

Запрашаем наведатца 9 сакавіка 2019 г. Дзень здароўя



Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
1 - 4 класы			
Рухомыя гульні на свежым паветры	9.00 - 9.45	Стадыён	Марчык Т.П.
Мультурок "Здаровы лад жыцця"	9.55 - 10.40	Кабінет №11	Марчык Т.П.
Майстар-клас "Першая дапамога. Спосабы накладання павязак"	10.50 - 11.35	Кабінет №11	Фядотава А.А.
Гульнёвая праграма "Падарожжа па краіне Здароўя"	11.45 - 12.30	Кабінет №11	Марчык Т.П.
5 - 8 класы			
Гульня па станцыях "Мы за пазытыўнае і здорае жыццё"	9.00 - 9.45	Тэрыторыя школы	Барысевіч К.Л.
Віктарына "Тра здароўе ад А да Я"	9.55 - 10.40	Кабінет №11	Барысевіч К.Л.
Майстар-клас "Першая дапамога. Спосабы накладання павязак"	10.50 - 11.35	Кабінет №11	Фядотава А.А.
Спартыўныя спаборніцтвы па міні-футболу/ Спартыўныя спаборніцтвы па піянерболу	11.45 - 12.30	Стадыён/ Спартыўная зала	Дунько А.С.
9 - 11 клас			
Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
Дыскусія "Здароўе нельга ці можна купіць за грошы?"	11.45 - 12.30	Кабінет №11	Барысевіч К.Л.

